

**Л. М. Шукала<sup>1</sup>, Т. С. Сілюк<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>настаўнік пачатковых класаў вишэйшай катэгорыі

Вучэбна-педагагічнага комплекса яслі-сад – пачатковая школа № 10 г. Брэста

<sup>2</sup>канд. экан. навук, дац., дац. каф. турызму і краязнаўства

Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. С. Пушкіна

e-mail: <sup>1</sup>gim6mr@open.by; <sup>2</sup>silyukts@mail.ru

## **ДАЛУЧЭННЕ МАЛОДШЫХ ШКОЛЬНИКАЎ ДА НАРОДНЫХ ТРАДЫЦЫЙ ЯК СРОДАК ПАВЫШЭННЯ МАТЫВАЦЫІ ДА ВЫВУЧЭННЯ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ**

Павышэнне матывацый ў дзяцей малодшага школьнага ўзросту да вывучэння беларускай мовы будзе паспяховым, калі ў навучальным працэсе настаўнік не толькі будзе знаёміць іх з арфаграфічнымі, арфаэпічнымі, фанетычнымі правіламі беларускай мовы, але і далучыць да народных традыцый.

### **Уводзіны**

Авалоданне дзецьмі беларускай мовай – адзін з элементаў фарміравання іх асобы, засваення імі народнай спадчыны, станаўлення нацыянальнай самасвядомасці. Мэта навучання беларускай мове вызначана вучэбнай праграмай – авалоданне навучэнцамі камунікатыўнымі ўменнямі і навыкамі, неабходнымі для эфектыўнага выкарыстання мовы ў розных сітуацыях зносін, развіццё іх творчага патэнцыялу, далучэнне праз мову да культурных традыцый беларускага народа [1].

Але на гэтым шляху існуюць пэўныя складанасці. У наш час беларуская мова, на жаль, страчвае былую значнасць. Для большасці малодшых школьнікаў гімназіі № 6 г. Брэста імя Маршала Савецкага Саюза К. Г. Жукава не беларуская, а руская мова з'яўляецца першай мовай, якую яны чуюць ад бацькоў. Сапраўднае беларускае асяроддзе для іх звычайна адсутнічае. Таму ўзнікла сітуацыя, калі родная мова не з'яўляецца мовай дзіцячага мыслення.

Настаўніцкі вопыт паказвае, што нельга навучыць школьніка, калі ён абыякавы, не бачыць патрэбы ў набыцці пэўных ведаў. Матыў – гэта тое, што натхняе, накіроўвае чалавека да пэўнай дзейнасці. Калі ж не ведаеш матываў, то цяжка зразумець, чаму дзіця імкненца да нечага іншага, а не да таго, што прапануе яму настаўнік.

У псіхолага-педагагічнай літаратуры ёсьць цэлы пералік распрацаваных спосабаў павышэння ўнутранай матывацый ў навучальным працэсе. Вось некаторыя з іх:

1. Не навязваць школьніку вучэбных мэт «зверху». Калі яны паставлены, то павінны быць зразумелымі і ўнутрана прынятymі вучнем – набыць значнасць для яго асобы. Менавіта сумесная работа па вызначэнні мэт і задач стане больш эфектыўнай у навучальным працэсе. Мэта настаўніка павінна зрабіцца мэтаю вучня.

2. Часцей выкарыстоўваць гульнявыя формы дзейнасці, а не спаборніцтва.

3. Вучэбныя заданні да ўрока пажадана падбіраць з элементамі навізны.

4. З кожным наступным урокам рэгуляваць узровень заданняў па складанасці і цяжкасці.

5. Падчас сумеснай працы абавязкова даваць вучням права выбару і г. д. [2–4].

Каб зацікавіць вучняў, зрабіць іх не пасіўнымі назіральнікамі навучальнага працэсу, а яго актыўнымі ўдзельнікамі, трэба імкнуцца, каб урок стаў адкрыццём новага, незабыўнага, закранутага сэрцы вучняў, абудзіць іх думкі. Таму першачарговая задачай настаўніка ў сучасных умовах з'яўляецца павышэнне матывацый да вывучэння роднай мовы, фарміраванне ў навучэнцаў погляду на беларускую мову як на фундаментальную

каштоўнасць народа, абуджэнне павагі да беларускага слова, працэсу пазнання, імкнення спасцігаць нацыянальную культуру.

*Мэтай артыкула з'яўляецца абагульненне практычнага вопыту па павышэнні матывацыі школьнікаў малодшых класаў да вывучэння роднай мовы, авалодання яе асаблівасцямі шляхам знаёмства з народнымі традыцыямі (казкамі, прымаўкамі, гульнямі, абраадамі, святамі і інш.) на ўроках беларускай мовы, літаратурнага чытання і пазакласнай дзейнасці.*

Для яе дасягнення былі паставлены наступныя задачы:

- 1) правесці тэарэтычны аналіз метадычнай літаратуры па тэме;
- 2) пашырыць веды школьнікаў пра беларускія народныя рамёствы, адзенне, фальклор, абраады і традыцыі, іх асаблівасці, хараектэрныя для Брэсцкай вобласці;
- 3) выявіць формы, метады і прыёмы, якія садзейнічаюць актывізацыі пазнавальнай дзейнасці навучэнцаў на ўроках беларускай мовы і літаратуры;
- 4) выкарыстаць на практыцы разнастайныя формы, метады і прыёмы актывізацыі пазнавальнай дзейнасці навучэнцаў на розных этапах урока і ацаніць іх эфектыўнасць.

### **Далучэнне малодшых школьнікаў да народных традыцый**

Праца па павышэнні матывацыі малодшых школьнікаў да вывучэння беларускай мовы вялася на працягу чатырох вучэбных гадоў і ўключала наступныя этапы (таблица 1).

Табліца 1. – Этапы працы па далучэнні малодшых школьнікаў да народных традыцый з мэтай павышэння іх матывацыі да вывучэння беларускай мовы

Этапы	Змест дзейнасці
Падрыхтоўчы (верасень 2013 г. – студзень 2014 г.)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Выяўленне праблемы. Абмеркаванне праблем з бацькамі.</li> <li>2. Распрацоўка дыягнастычнага інструментарыя.</li> <li>3. Правядзенне ўваходнай дыягностикі ўзоруно развіцця матывацыі школьнікаў да вывучэння беларускай мовы і літаратуры, якасці вучэбных дасягненняў.</li> <li>4. Тэарэтычны аналіз метадычнай літаратуры.</li> </ol>
Асноўны (люты 2014 г. – снежань 2016 г.)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Адбор метадаў, прыёмаў і форм, якія садзейнічаюць актывізацыі пазнавальнай дзейнасці навучэнцаў на ўроках беларускай мовы і літаратуры, пазакласных мерапрыемстваў.</li> <li>2. Распрацоўка і апрабаванне метадаў, прыёмаў і форм актывізацыі пазнавальнай дзейнасці навучэнцаў на розных этапах урока і на пазакласных мерапрыемствах.</li> <li>3. Арганізацыя творчай і даследчай дзейнасці навучэнцаў.</li> <li>4. Правядзенне прамежкавай дыягностикі ўзоруно развіцця навучэнцаў (авалоданнем беларускай мовай, тэхнікай пісьма).</li> <li>5. Далучэнне бацькоў да ўдзелу ў выхаваўчых мерапрыемствах, звязаных з вывучэннем дзецемі беларускай мовы.</li> </ol>
Заключны (студзень – красавік 2017 г.)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Правядзенне выніковай дыягностикі.</li> <li>2. Вызначэнне ўзоруно эфектыўнасці метадаў навучання, якія выкарыстоўваліся на ўроках мовы, літаратуры і пазакласных мерапрыемствах.</li> <li>3. Апісанне і абагульненне вопыту.</li> </ol>

*Заўвага – Крыніца – асабістая распрацоўка.*

Вядучая педагогічная ідэя (гіпотэза), якая была рэалізавана падчас практычнай дзейнасці заключалася ў наступным: павышэнне матывацыі малодшых школьнікаў да вывучэння беларускай мовы будзе паспяховым, калі ў навучальным працэсе настаўнік выкарыстае не толькі знаёмства з арфаграфічнымі, арфаэпічнымі, фанетычнымі і іншымі законамі беларускай мовы, але і далучаць іх да народных традыцый.

### Апісанне сутнасці практичнай дзейнасці

У сучасным грамадстве фарміраванне ўсебакова развітай, творчай асобы з актыўнай жыццёвай пазіцыяй немагчыма без далучэння да этнакультурнай спадчыны народа: мовы, абрадаў, звычаяў, традыцый, каштоўнасцей матэрыяльнай і духоўнай культуры. Далучэнне да матэрыяльных і духоўных набыткаў папярэдніх пакаленняў, разуменне і ўспрыніцце светапоглядных каштоўнасцей продкаў ляжаць у аснове выхавання сапраўднага патрыятызму і пачуцця адказнасці за цяперашніе і будучае Бацькаўшчыны, фарміруюць павагу не толькі да ўласнай культуры, але і да этнічных традыцый іншых народаў. Таму, на наш погляд, нельга навучаць мове ў адрыве ад знаёмства з багатым жыццёвым і духоўным вопытам народа. Але рабіць гэта трэба з улікам асаблівасцей успрымання інфармацыі дзецім ў розным узросце.

Малодшы школьні ўзрост – гэта перыяд развіцця навыкаў самакантролю, стаўлення адэкватнай самаацэнкі, развіцця крытычнасці да сябе і іншых людзей, засванення сацыяльных норм, устанаўлення сяброўскіх контактаў з равеснікамі. Важна вучыцца дзяцей бачыць і ацэньваць перспектыву, ставіць перад сабой задачы па сіле. Гэта дапаможа стварыць сітуацыю поспеху для дзіцяці ў сям'і і школе, сярод равеснікаў. Калі малодшы школьнік не адчувае радасць пазнання, не набудзе ўмення вучыцца, не навучыцца сябраваць, зрабіць гэта ў далейшым будзе значна цяжкай.

Школьнік 6–8-гадовага ўзросту думае вобразамі, канкрэтнымі катэгорыямі, эмаяциональна ўспрымае ярка афарбованыя падзеі і факты. Яму незразумелы складаныя абстракцыі, ён не ўлоўлівае наяўнасць глыбокіх прычынна-выніковых сувязей паміж з'явамі, якія адбываюцца ў грамадстве. Ён не пранікае ў сутнасць грамадскіх падзеі і з'яў. Тому азнямленне дзяцей з жыццём сваёй краіны неабходна будаваць на даступных, канкрэтных фактах, з'явах, падзеях, паказваючы лагічную сувязь паміж імі [5]. Гэта бліжэй і больш зразумела дзіцяці. Напрыклад, калі навучэнцы знаёмяцца з гісторыяй краіны, яны атрымліваюць заданне скласці з дапамогай бацькоў сваю радаслюную. Дазнаючыся пра свае карані, сваіх продкаў, дзеці праз жыццё блізкіх ім людзей вывучаюць гісторыю Радзімы, яна становіцца ім больш блізкай зразумелай, паколькі афарбоўваецца іх хваляваннямі.

У першым класе вучэбнай праграмай прадугледжаны вусны курс беларускай мовы. На гэтых уроках адбываецца знаёмства з мовай: дзеці вучачца вымаўляць беларускія гукі, слова, будаваць сказы. Уесь курс знаёміць дзяцей з беларускай народнай творчасцю. На кожным уроку вывучаюцца беларускія народныя казкі. Вучні слухаюць іх, вучачца пераказваць, выдзяляць асноўную думку. Усе казкі маюць павучальныя характеристар: яны вучачцу дабру, добразычлівасці, павазе да старэйшых, любові да Радзімы і свайго краю. На аснове казак лёгка падвесці дзяцей да вывучэння і разумення прыказак. Напрыклад, да казкі «Прагны багацей» можна падабраць прыказку «Дзе гультай ходзіць, там зямля не родзіць», да казкі «Крадзеным съты не будзеш» – «Любіш паесці – любі і працаваць» і іншыя.

Хоць, можа, у штодзённым жыцці мы рэдка размаўляем па-беларуску, але часта прыгадваем вядомыя прыказкі і прымаўкі, якія дапамагаюць выказаць свае адносіны да сітуацыі. Прывізкі надаюць мове выразнасць, дасціпнасць, паэтычнасць. «Хата без кутоў не будуеца, без прымаўкі ні бяседа, ні гутарка не вядзеца» – у прыказках мала слоў, але ў іх закладзена народная мудрасць. Трапныя выслоўі назапашваюцца ў нашай памяці на працягу ўсяго жыцця. Мы чуем і запамінаем іх з размоў, слухаючы казкі, песні, легенды, паданні. Усім знаёмая сітуацыя: дзіця мые посуд, раптам талерка выслізуе з рук і разбіваецца. Каб супакоіць дзіця, дарослыя прыгадваюць старое павер’е: «Посуд б’еца на шчасце!» Без асаблівых намаганняў памяці мы звязтаемся да прыказак і прымавак, каб вывесці правіла, даць ацэнку падзеям, характеристыку паводзінам людзей [6].

Каб растлумачыць дзесям, што такое любоў і павага да бацькоў, як трэба ставіцца да людзей, дзе знайсці даступныя ўзоры прыклады, можна прапанаваць навучэнцам некалькі прыказак і разам абмеркаваць іх («Пры сонейку цёпла, пры мамачы добра». «Добраму чалавеку жыццё ў радасць, а злому – адно гора». «Не рабі другому, што не люба самому». «У людзей пытай, ды свой розум май»). Прыказкі і прымаўкі не старэюць на працягу стагоддзяў, яны выказываюць агульначалавечую мараль сцісла, у дасканалай мастацкай форме.

Кожны ўрок звычайна пачынаецца з моўнай размінкі. Тут дзесяці вучаць хуткамоўкі, лічылкі, песенькі, разгадваюць загадкі, вымаўляюць чыстамоўкі. Напрыклад:

Абыяку абы як,  
або гэтак, або так,  
Абыяк – абібок.  
Вось і ўвесь яго ўрок.

*Здагадайцеся, пра каго мы сёння будзем гаварыць?*

Крыльцы маюць, у неба ўзлятаюць.  
Ад ранку да змяркання іх чуем шчабятанне (птушкі).

*Якім птушкам належаць гэтыя гукі?*

Чык-чырык (верабей).  
Чы-чы-чы (сарока).  
Ку-ку-ку (зязюля).  
Кар-кар-кар (варона).

### *Слоўнікавая работа*

Сметнік – мусорка; дзюба – клюв; трохі – чуть-чуть; цікуе – наблюдает; ліслівы – заискивающий; след прастыў – исчез.

### *Фізкультурнікі*

Скакалі, скакалі, весяліліся,  
Ды крышачку стаміліся.  
Угору пацягнуліся,  
Сонцу ўсміхнуліся.  
Промні засвяцілі,  
Ручкі апусцілі [7].

Фальклорныя творы даступныя малодшым школьнікам па змесце, таму іх ужыванне мэтазгодна на ўсіх уроках па ўсіх прадметах. З аднаго боку, фальклор дапамагае стварыць своеасаблівы эмацыянальны настрой у настаўніка і вучняў, што спрыяе эфектуёнаму засваенню праграмнага матэрыялу, а з другога – пашырае веды дзяяцей аб гісторыі свайго народа, узбагачае іх мову, садзейнічае фарміраванню адметных рыс беларуса, а значыць – далучае да нацыянальнай культуры.

Навучэнцам вельмі цікава на некалькіх хвілін акунуцца ў мінулае нашай краіны і даведацца, якія імёны існавалі раней на Беларусі, што нашы продкі елі, як апраналіся, у якія гульні гулялі. Фальклор каштоўны на любым з этапаў урокаў (тлумачэнне, паўтарэнне, контроль). Вось як цікава можна падвесці вучняў да тэмы дыктоўкі, накіраваць іх увагу на тое, пра што яны будуць пісаць. Настаўніца гаворыць вучням, што тэму дыктоўкі падкажа ім прыказка, якая запісана на плакаце («Дарагая тая хатка, дзе радзіла мяне матка»). З прыказкі дзесяці здагадаюцца, што дыктоўка будзе пра той родны куточак, дзе яны нарадзіліся.

У другім класе веды вучняў па народнай спадчыне пашыраюцца. Гэта можна прасачыць па многіх прадметах. У падручнік па літаратурным чытанні ўвайшлі такія раздзелы, як «Не проста ў словы я гуляю – на мове роднай размаўляю», «Што ў народзе скажуць, як у вузел звязуць». У першым раздзеле вучням паказана прыгажосць роднага краю, веліч і моц Беларусі. Дзецы знаёмыца з вершамі «Беларусачка» А. Бадака і «Я – беларус маленъкі» М. Маляўкі.

У другім раздзеле адбываецца знаёмства з вуснай народнай творчасцю: калыханкамі, забаўлянкамі, заклічкамі, лічылкамі, байкамі, хуткамоўкамі, казкамі. На іх аснове вывучаецца гісторыя беларускай культуры, народныя традыцыі і абраады. Веды, атрыманыя вучнямі на ўроках мовы, станоўча ўпłyваюць на эфектыўнасць вывучэння малодшымі школьнікамі раздзелаў па літаратурным чытанні.

У табліцы 2 прадстаўлены фрагмент урока «Падарожжа па краіне беларускіх народных казак» у першым класе.

Табліца 2. – Фрагмент урока «Падарожжа па краіне беларускіх народных казак» у першым класе

Задачы	1. Выклікаць цікавасць вучняў да вывучэння беларускіх народных казак, праверыць веды вучняў, іх уменне чытаць і размаўляць на роднай мове. 2. Развіваць кемлівасць, дапытлівасць і творчыя здольнасці. 3. Рыхоўваць павагу да вуснай народнай творчасці.
Падрыхтоўка	Вучні стараюцца дома прачыгтаць як мага больш беларускіх народных казак. Клас дзеліцца на дзве каманды, выбіраюцца капитаны каманд, прыдумваюцца назвы каманд
Выстава кніг і малюнкаў дзяцей	На дошцы запісаны слова: <i>Казка любіць небыліцы, Хоць і праўды не баіца. Быццам птушка залатая, Свет шырокі абліятае... (У. Дубоўка)</i>
Ход падарожжа	Наставнік: Шмат казак ёсьць на свеце! Жывуць яны ўжо доўга-доўга. Німа на зямлі таго чалавека, які не любіў бы казак. Сёння мы адправімся ў завочную вандроўку па чароўнай краіне казак, успомнім казкі, складзенныя беларускім народам. Мы правядзём спаборніцтвы і даведаемся пра тое, якая каманда лепш ведае казкі.
Віктарына «Хто згубіў реч?»	У мяшочку знаходзяцца розныя рэчы. Трэба дапамагчы знайсці іх уладальнікаў. Кожная каманда павінна назваць не толькі уладальнікаў рэчы, але і казку. Заданне выконваецца па чарзе.
Конкурс «Якая казка?»	Наставнік паказвае камандам ілюстрацыі да казак. Дзецы павінны сказаць назvu казкі: «Людзей слухай, а свой rozум mай» (мастак В. Славук), «Як кот звяроў напалахай» (мастак В. Шатуной), «Разумная дачка» (мастак А. Лось), «Пшанічны каласок» (мастак У. Басалыга).
Конкурс «Цікавыя тэлеграмы»	Камандам трэба пазнаць, хто адправіў тэлеграмы. 1) Гэй, каза, збірай манаткі, Уцякай хутчэй ты з хаткі, Бо вунь дзед ідзе, ён касу нясе... (Пеўнік з казкі «Каза-манюка»). 2) Кар-кар-р! Кра-кра! Гэй-гэй! Я – паўночны салавей! (Варона з казкі «Ганарыстая варона»).
Конкурс «Хто хутчэй?»	Кожная каманда атрымлівае карткі, на якіх запісаны слова. З іх трэба скласці назвы двух беларускіх казак і назваць іх («Ох і залатая табакерка», «З рога ўсяго многа»).

Задзял – Крыніца – асабістая распрацоўка.

Падчас працы па павышэнні матываціі малодшых школьнікаў да вывучэння беларускай мовы будзе паспяховым выкарыстанне такога віду вуснай народнай творчасці, як легенды і паданні беларускага народа. Легенды і паданні можна ўжываць на любым этапе ўрока. Яны арганічна спалучаюцца са зместам урокаў, надаюць ім мастацкую выразнасць.

На занятках па курсе «Чалавек і свет» можна выкарыстоўваць фальклорныя гульні. Напрыклад, на ўроці па тэме «Лясныя расліны» на этапе замацавання вучні з задавальненнем гуляюць у народную гульню «Лесавічок». Умовы простыя: выбіраецца «лесавічок», астатнія школьнікі пішуць на картках назвы раслін, якія растуць у лесе, сваё прозвішча і аддаюць карткі «лесавічку». Ён пачынае гульню: «Я быў у лесе, там растуць розныя расліны. Не было там толькі ялінкі». Той, хто запісаў на картцы «ялінка», павінен сказаць: «Ялінка там ёсьць, а вось ліпы няма». «Ліпа», у сваю чаргу, павінна сказаць: «Ліпа ў лесе ёсьць, а вось ... няма» і г. д. Той, хто назаве расліну, якая не расце ў лесе, або адкажа не ў свой час, плаціць «фант». Потым «фант» выкупляецца так: трэба рассказаць пра ту расліну, якую назаве «лесавічок» [7].

Вялікія магчымасці па азнямленні малодшых школьнікаў са спадчынай закладзены ў тэматыцы па выяўленчым мастацтве і працоўным навучанні: «Выцінанка», «Знаёмства з узорам і арнаментам», «Беларускі сувенір», «Вышыўка», «Пляценне», «Саломапляценне» [8]. Гэтыя тэмы тлумачацца дзецям на даступным гісторыка-культурным матэрыйяле. На ўроках па названых тэмах можна паказаць вучням у цікавых формах прыгажосць беларускага нацыянальнага адзення, раскрыць асаблівасці архітэктуры, мастацтва, навучыць бачыць хараство вакол сябе, сфарміраваць пачуццё павагі да Радзімы. Напрыклад, на адным з урокаў была праведзена гутарка «Таямніцы бабульчынага куфра». Дзецям былі прапанаваны загадкі, якія ім дапамаглі даведацца, пра што сёння будзе весціся гаворка на ўроці: «Кругленыкі, маленькі, за хвост не падымеш» (клубок), «Два канцы, два кальцы, а пасярэдзіне цвік» (нажніцы), «Сівенская, маленькая, а ўвесь свет абшывае» (іголка). Гаворка будзе пра адзенне, – здагадаюцца дзецы. Зараз людзі так не апранаюцца, як у даўнія часы. Тоё адзенне, што насілі раней, паступова стала нацыянальным касцюмам, які прадстаўляе нашу краіну на святочных цырымоніях.

Мужчынскі касцюм складаецца з кашулі, упрыгожанай вышыўкай на каўняры, грудзях, штаноў (нагавіц), камізэлькі (безрукавікі). Кашулі насілі навыпуск і падвязвалі паясамі. Яны – вельмі важная дэталь у касцюмах мужчын і жанчын, бо лічылася, што паясы абараняюць ад хвароб, перагароджваюць шлях «нечыстай сіле». Надзвычай вядомыя слуцкія паясы, якія ткаліся на радзівілаўскіх мануфактурах з залатых і сярэбраных нітак. У сялян былі простыя саматканыя паясы. Калошвы нагавіц абгортвалі анучкамі і паверх надзявалі лапці, боты, зімою – валёнкі. Галаўны ўбор – саламяны брыль, а зімою – аблавухая шапка. Жаночы касцюм складаўся з кашулі, безрукавікі, шнуроўкі, якія шчыльна аблягали фігуру, фартухоў і рознакаляровых паясоў. Кашулі запраўлялі ў спадніцу. Галаўны ўбор жанчын залежаў ад узросту: дзяўчаты насілі вузкія павязкі, вянкі, а жанчыны – хусткі, чапцы. Абутак – лапці, чаравікі. Падчас гутаркі дэманструюцца малюнкі, фотаздымкі беларускага нацыянальнага адзення.

Нельга абмінуць увагай і такі элемент культуры беларускага маўлення, як «ветлівия словаў». Дзецям патрэбна прывіваць узаемапавагу і ветлівасць. Можна прапанаваць ім праверыць свае веды і паказаць прыклад ветлівых паводзін:

*Дзякуем! Сардэчна дзякую! Я ўдзячны (удзячна) Вам! Дзякую за дапамогу! Прашу прабачэння! Прабачце, калі ласка! Вельмі шкадую, што нарабіў Вам клопату. Не сядуйце, так атрымалася. Даруйце, мне вельмі непрыемна. Вельмі добра! Выдатна! Вось гэта навіна! Мне вельмі прыемна! Я задаволены! Вы мяне ўзрадавалі! Мне гэта даспадобы! Гэта самая ішчалівая хвіліна ў май жыцці! Я вельмі рады! Жадаю ішчасця! Каб Вы здаровы были і радаваліся! Хай Вас Бог беражэ! Хай Вам ішчасціць! Хай будуць*

*здаровы Вашы родныя! Расці дужсы (дужая) ды вялікі (вялікая)! Хай здзейсняцца ўсе спадзяванні! Бывайце здаровы, жывіце багата! Добраі дарогі! Хай усё будзе добра! Хай Вам лёс не здрадзіць!*

У класе можна арганізаваць дні беларускай мовы. У такія дні на перапынках трэба гаварыць па-беларуску. Ветлівывяя словаў ўвесь дзень на вялікім плакаце вісяць у класе. З задавальненнем далучаюцца да гэтага працэсу і бацькі.

Патрэбна ўлічыць і такую асаблівасць малодшых школьнікаў, як актыўнасць, гатоўнасць да дзеянняў, пошуку новых уражанняў, адкрыласць любому жыццёваму вопыту. Нястомная энергія дзяцей гэтага ўзросту дae настаўніку шырокія і разнастайныя магчымасці ў арганізацыі розных мерапрыемстваў. Практыка паказвае, што найбольш прадуктыўнай з'яўляеца творчая дзейнасць. Яна аказвае вялікі станоўчы ўплыў на развіццё дзіцяці. Свае творчыя здольнасці дзеці могуць прайвіць на святах, якія сістэматычна праводзяцца ў класе і ў гімназіі.

Вядомы даследчык народных звычаяў, абрадаў і свят Васіль Ліцьвінка пісаў: «Самае важнае, што адрознівае сапраўднае свята ад простага мерапрыемства, – гэта тое, што на ім не павінна быць гледачоў, а толькі ўдзельнікі, якія імправізуецца, творча развіваюцца, саўдзельнічаюць у стваральнай плыні, суперажываюць, – адным словам, святуюць і душой, і целам» [9, с. 35]. Такога прынцыпу трэба прытрымлівацца пры іх правядзенні. На праведзеных святах «Каляды», «Масленка», «Вялікдзень», «Багач», «Пакровы», «Дзяды» ўсе прысутныя былі ўдзельнікамі.

У працэсе заняткаў творчай дзейнасцю прайвілецца арганізавана ўзаемадзеянне дзяцей і дарослых, замацоўваецца пазітыўны вопыт знаходжання ў калектыве. Ужо працэс падрыхтоўкі да непасрэднага ўдзелу ў свяце з'яўляеца важным момантам у развіцці дзіцяці. Удзел у святах стварае радасны настрой, выхоўвае адказнасць перад калектывам, а таксама развівае ўвагу, творчыя здольнасці [6, с. 42].

Вельмі цікавай для дзяцей формай выхавання і далучэння да народных традыцый з'яўляеца народны тэатр «Батлейка». З дапамогай бацькоў быў зроблены батлейкавы тэатр у выглядзе беларускай хаты. З вялікім задавальненнем малодшыя школьнікі ўдзельнічаюць у паказах, у падрыхтоўцы батлеечных прадстаўленняў, якія дэманструюць для розных класаў, бацькоў (на розных гімназічных мерапрыемствах).

Эфектыўным сродкам павышэння матывацыі да вывучэння беларускай мовы з'яўляеца знаёмства школьнікаў з народным календаром. У бібліятэцы ёсць цікавыя кнігі пра беларускія народныя святы. Разам з дзецімі чытаем пра Масленіцу (проводы зімы), Саракі (свята прылёту птушак), Зажынкі і Дажынкі (пачатак і заканчэнне жніва)– ды іншыя народныя традыцыі [10; 11]. Прыкладам знаёмства з народным календаром з'яўляеца гімназічнае свята «Кола года», у якім удзельнічаюць вучні 1–4 класаў.

### **Выніковасць і эфектыўнасць дзейнасці па павышэнні матывацыі ў малодшых школьнікаў да вывучэння беларускай мовы**

Практыка пацвярджае, што далучэнне малодшых школьнікаў да народных традыцый на ўроках беларускай мовы, літаратурнага чытання, пазакласных мерапрыемствах забяспечвае ўмовы для павышэння матывацыі да вывучэння беларускай мовы. Пра гэта сведчаць павышэнне якасці ведаў вучняў па беларускай мове і літаратурным чытанні (табліца 3), а таксама вынікі праведзеных дыягностычных даследаванняў, з якіх бачна станоўчая дынаміка ў развіцці ведаў па беларускай мове (табліцы 4, 5).

Табліца 3. – Кантроль ведаў і ўмennяў па беларускай мове ў другім класе (26 вучняў)

Асноўныя веды і ўменні	Тэматычны кантроль	Паўгоддзе			
		першае		другое	
Колькасць	%	Колькасць	%	Колькасць	%
Выдзяляць гукі ў словах і адрозніваць іх	18	69,2	21	80,8	23
Вызначаць месца націску ў словах	13	50,0	18	69,2	20
Дзяліць слова на склады і для пераносу	15	57,7	22	84,6	24
Спісваць тэкст з друкаванага ці рукапіснага ўзору	15	57,7	20	76,9	23
Пісаць слова на адпаведнае правіла ў межах праграмы	14	53,8	18	69,2	22
Ужываць вялікую літару	16	61,5	22	84,6	24
Афармляць сказ пісьмова	18	69,2	22	84,6	24
					92,3

*Заўвага – Крыніца – асабістая распрацоўка.*

Табліца 4. – Узровень адукаванасці па беларускай мове ў трэцім класе (26 вучняў)

Узровень	На пачатак года		На канец года	
	Колькасць	%	Колькасць	%
Высокі	0	38,5	4	53,8
Дастатковы	1	42,3	8	30,8
Сярэдні	5	19,2	4	15,4
Здавальняючы		0,0		0,0
Нізкі		0,0		0,0

*Заўвага – Крыніца – асабістая распрацоўка.*

Табліца 5. – Узровень адукаванасці па беларускай мове ў чацвёртым класе (26 вучняў)

Узровень	На пачатак года		На канец года	
	Колькасць	%	Колькасць	%
Высокі	5	57,7	7	65,4
Дастатковы	9	34,6	8	30,8
Сярэдні	2	7,7	1	3,8
Здавальняючы		0,0		0,0
Нізкі		0,0		0,0

*Заўвага – Крыніца – асабістая распрацоўка.*

Пацверджаннем паспяховасці працы па павышэнні матывацыі ў малодшых школьнікаў да вывучэння беларускай мовы з'яўляюцца вынікі гімназічнай алімпіяды па беларускай мове: у 3-м класе адзін вучань заняў другое месца, адзін – трэцяе месца, у 4-м класе адзін вучань заняў першае месца. Акрамя таго, адзін вучань 4-га класа атрымаў дыплом трэцяй ступені ў раённым конкурсе «Пазнайка». Пры паступленні ў гімназію 17 вучняў з 24 (71 %) напісалі дыктант па беларускай мове на 9–10 балаў.

Акрамя колькасных паказчыкаў павышэння якасці ведаў вучняў па беларускай мове і літаратурным чытанні, можна адзначыць якасныя змяненні ў навучэнцаў малодшых класаў, такія як пашырэнне слоўнікавага запасу навучэнцаў; зварот навучэнцаў пры падрыхтоўцы да ўрокаў да народных твораў выяўленчага мастацтва, літаратуры, песені; прайва пазнавальных інтэрэсаў навучэнцаў і іх імкненне да актыўнай самастойнай працы на ўроках і ў пазаурочны час; актыўны ўдзел навучэнцаў у творчай дзейнасці; прайўленне нацыянальнай самасвядомасці.

### **Заключэнне**

Зыходзячы з вопыту працы па павышэнні матывацыі ў малодшых школьнікаў да вывучэння беларускай мовы былі распрацаваны метадычныя рэкамендацыі настаўнікам пачатковых класаў па правядзенні ўрокаў беларускай мовы і літаратурнага чытання:

1. Вучэбны матэрыял засвойваецца лепш, калі ён падаецца не толькі з падручніка, але і з дапамогай зймальнага матэрыялу.
2. Замацаванне ведаў больш трывалае, калі матэрыял, які дае настаўнік на ўроку, з'яўляецца яскравым, знаходзіць пацверджанне ў сямейных, народных традыцыях.
3. Народныя традыцыі мэтазгодна выкарыстоўваць пры вывучэнні розных разделаў беларускай мовы, літаратурнага чытання, пазакласнай работе.
4. Каб падняць працаздольнасць вучняў напрыканцы ўрокаў, эфектыўна выкарыстоўваць гульні, лічылкі, загадкі.
5. У работе па далучэнні малодшых школьнікаў да народных традыций неабходна ўлічаць агульны ўзровень развіцця дзяцей, стаўленне бацькоў да рэлігійных і сямейных каштоўнасцей.

### **СПІС ВЫКАРЫСТАНАЙ ЛІТАРАТУРЫ**

1. Учебные программы по учебным предметам для учреждений общего среднего образования с русским языком обучения и воспитания. III класс / Мінск : Нац. ин-т образования, 2017. – 205 с.
2. Гімпель, І. А. З любою да мовы / І. М. Гімпель. – Мінск : Беларус. вучэб.-метад. цэнтр, 1992. – 187 с.
3. Белявская, И. Б. Формирование этнокультурной компетентности педагогов в условиях интеграции дополнительного и общего образования / И. Б. Белявская // Методист. – 2011. – № 10. – С. 42–46.
4. Народная спадчына Бацькаўшчыны: вывучэнне спадчыны і выхаванне дзяцей сродкамі аўтэнтычнага народнага мастацтва : матэрыялы фальклор. чытання. – Мінск : Чатыры чвэрці, 2002. – 183 с.
5. Барташэвіч, Г. А. Этнакультурныя традыцыі ў сучаснай сістэме выхавання / Г. А. Барташэвіч, У. Д. Каліноўскі // Кіраванне ў адукцыі. – 2012. – № 10. – С. 10–14.
6. Конан, У. М. Фальклор як мастацкая сістэма і яго актуалізацыя ў адукцыі / У. М. Конан // Адукацыя і выхаванне. – 2008. – № 7. – С. 61–68.
7. Лабачэўская, К. Л. Гульёвы падворак / К. Л. Лабачэўская. – Мінск : Красіка-Прынт, 2000. – 127 с.
8. Культурная спадчына беларусаў як аснова грамадзянска-патрыятычнага выхавання навучэнцаў: вопыт Брэсцкага рэгіёна : зб. метад. і практ. матэрыялаў / склад. Т. М. Крыўко. – Мінск : НЦМТДМ, 2013. – 136 с.
9. Ліцьвінка, В. Д. Святы і абрацы беларусаў / В. Д. Ліцьвінка. – Мінск : Беларусь, 2001. – 190 с.
10. Лозка, А. Ю. Беларускі народны каляндар / А. Ю. Лозка. – Мінск : Полымя, 2002. – 240 с.
11. Гуд, П. А. Ад Каляд да Пакроваў / П. А. Гуд. – Мінск : Красіка-Прынт, 2000. – 223 с.

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 16.10.2019

***Shuckala L. M., Silyuk T. S. Involvement of Junior School Children to the Folk Tradition as Means of Motivation Increase to the Study of the Belarusian Language***

*The increasing of motivation among primary school children to study the Belarusian language will be successful if the teacher in the learning process, not only will familiarize them with spelling, numerous phonetic rules of the Belarusian language, but also connect to national traditions.*